

БЕЛАРУСКАЯ
АКАДЕМІЯ НАУК
ІНСТИТУТ ГІСТОРЫ

WEISSRUSSISCHE
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
INSTITUT FÜR GESCHICHTE

ПРАЦЫ
СЭКЦЫІ АРХЕОЛЁГІІ

ТОМ III



VERÖFFENTLICHUNGEN
DER ARCHÄOLOGISCHEN SEKTION

III BAND

З Ъ М Е С Т

Стар.

| | |
|--|-----|
| А. Ляўданскі. (Менск). Археолёгічныя досьледы ў Смаленшчыне. (Археолёгічныя досьледы С. М. Сакалоўскага ў бытых Рослаўскім павеце. Дробныя весткі аб курганных знаходках і гарадзішчах был. Смаленскай губ.) | 5 |
| Г. Дэбец. (Масква). Чарапы Люцынскага магільніку і старажытных славян Беларусі і месца апошніх у палеантрополёгії Ўсходняй Эўропы | 69 |
| Б. А. Рыбакоў. (Москва). Радзімічы | 81 |
| К. М. Палікарповіч. (Менск). Палеоліт на р. Судасьці (вадазбор р. Дзясны) | 153 |
| К. Фляксбэргэр, (Ленінград). Зёрны з Банцараўскага гарадзішча пад Менскам | 163 |
| К. М. Палікарповіч. Знаходкі рэштак чацьвярцёвой фаўны на тэрыторыі БССР | 167 |
| А. Зым. Каваленя. (Менск). Археолёгічныя росшукі ў вярхоўях рэк Друці, Усяж-Бук і Лукомкі | 187 |
| Анат. Рынейскі. (Менск). Археолёгічныя разъведкі на р. Пціч | 197 |

Тэзысы да I Усесаюзнага Зьезду Археолёгаў і этнографаў у Ленінградзе.

| | |
|--|-----|
| А. Ляўданскі. Археолёгічныя досьледы ў БССР пасля Кастрычнікаўскай рэвалюцыі | 215 |
| К. М. Палікарповіч. Палеоліт і мэзоліт БССР і некаторых суседніх краін верхняга Падняпроўя | 218 |
| Акад. Н. М. Нікольскі. (Менск). Этнографія ў БССР пасля Кастрычніка | 221 |
| М. Я. Грынблят. (Менск). Вывучэнне раёнаў малага рыбалоўства і рыбацкіх арцеляў | 224 |
| Акад. Н. М. Нікольскі. Пытаньне аб вывучэнні мотываў клясавай барацьбы ў фольклёры | 225 |

Х Р О Н И К А.

| | |
|---|-----|
| А. Ляўданскі. Археолёгічная праца ў БССР за 1930-1931 г.г. | 226 |
| К. М. Палікарповіч. Досьледы культур каменнага і бронзавага перыодаў у БССР у 1930-1931 гг. | 227 |
| А. Ляўданскі. Кароткае паведамленне аб досьледах культур эпохі жалеза ў БССР у 1930-1931 гг. | 230 |
| Д. Дружыц. (Менск). Комплексная экспедыцыя ВАН у чэрвені—жніўні 1931 г. (Лепель, р. Бярэзіна, Бабруйск) | 235 |
| В. Р. Тарасенка. (Магілеў). Археолёгічная праца на Магілеўшчыне ў 1930 г. | 237 |
| І. А. Сербаў. (Менск). Археолёгічныя абыследванні ў вадазборах рэк Проні—Ухлясьці ў был. Магілеўшчыне | 240 |
| К. М. Палікарповіч. Досьледы культур каменнага і бронзавага перыодаў у Заходній вобласці | 242 |
| А. Ляўданскі. Розныя знаходкі | 244 |
| К. М. Палікарповіч. Археолёгічныя нататкі | 246 |
| Рэцензіі | 249 |
| Географічны паказынік (склаў С. А. Дубінскі) | 251 |



вв. Тросна, Тросна-Іваніна і Камароўка. Каля вёсак ёсьць пяць курганных груп за №№ 43—45, 134 і 22, у якіх налічваецца 57 насыпаў (гл. на карце разьдзел Ж 6). У групе № 43 знаходзілі касцякі людзей. У групе № 45 у часе разворвання сяляне знаходзілі бронзавыя рэчы.

с. Траянава Слабада. Паміж хут. Сыцяпанава і Траянавай Слабадой ёсьць „гарадок“ № 15, памерам 28×64 м. З двух бакоў яго ёсьць роў, а на пляцоўцы—тры ўзвышэнні. На гарадзішчы знайдзена лепленая і ганчарная кераміка (25; 1, 289; 6, 338), два каменныя шліхаваныя кліны і адна каменная сякера (2, 249, № 74. (гл. карту, разьдзел З 2).

с. Фёдаўраўскае. Гарадзішча № 12 знаходзіцца на правым беразе раўчуга каля с. Фёдаўраўскае (гл. на карце разьдзел К 4). Яно мае нязначныя памеры (мал. 18 і 19); паводле формы яго можна аднесці да тыпу старажытных гарадзішч.



Мал. 18. Выгляд гарадзішча каля с. Фёдаўраўскае.

каля в. Юр'ева, каля рова (гл. на карце разьдзел Е 5) (1, 289). На пляцоўцы яго ёсьць скарбашу-
кальніцкая ямы (мал. 12). У вале паўднёвага канца пляцоўкі знаходзілі якіясь косці, вуголье,
перапаленае каменъне і вохру.

в. Шырокое. На левым беразе р. Дзясны як-быццам ёсьць гарадзішча пад называй „Круга“ (гл. карту, разьдзел І 3).

Дробныя весткі аб курганных знаходках і гарадзішчах был. Смаленскай губ.

в. Байданаўка (Байданаў) на Дзясяніе был. Ельнінскага пав. Каля вёскі ёсьць курганы, у якіх знайдзены з касцякамі наступныя рэчы (у Смаленскім музеі): 4 бронзавыя бранзалеты (XVI, 16) бронзавыя пярсыцёнкі (XVI, 4, 6), бронзавыя вісочныя колцы (XVI, 7), бронзовая філігранавая пацерка (XVI, 3), пацеркі шкляныя пазалочаныя і паставныя, рэшткі русых валасоў (гл. на карце разьдзел З 2).

в. Гнёздава пад Смаленскам. У 1929 г. на левым беразе Дняпра ў курганах (59), якія руйнуюцца хутаранамі, што тут пасяліліся ў 1926 г., знайдзены як-быццам у адным насыпе тры сярэбраныя, вельмі добрай работы, бранзалеты, з якіх два вітыя (XVIII, 8) і адзін плоскі з орнамэнтам (XVIII, 3). Мяркуючы па добрай захаванасці знаходак, яны, мабыць, знаходзіліся ў кургане са звычайным пахаваньнем (інгумация), што для Гнёздава гэта вельмі рэдкае зьявішча (59).

Трэба адзначыць, што ў гэтай левабярэжнай групе ўжо было раней заўважана адно звычайнай пахаваньне, дзе пры касцяку быў знайдзены нормандскі меч (134, 39).

Тып вышэйадзначаных вітых бранзалетаў (толькі з бронзы) у курганах сустракаецца ня рэдка. Адзін бронзавы бранзалет гэтага тыпу знайдзены мною ў прэабражэнскіх курганах пад Смаленскам (52, табл. VI, 27).

Бранзалет тыпу гнёздавскага (XVIII, 3) знайдзены ў „владимирских“ курганах (21, мал. 300). Гэты бранзалет, відавочна, адносіцца да тыпу прыбалтыцкіх.



Мал. 19. Выгляд з другога боку гарадзішча каля с. Фёдаўраўскае.

Гэты бранзалет тыпу гнёздавскага (XVIII, 3) знайдзены ў „владимирских“ курганах (21, мал. 300).

Знайдены ў Гнёздаве бранзалеты трэба аднесці да канца X і не пазней пачатку XI ст Сярэбраныя прадметы, як вядома, у Гнёздаве знаходзілі не адзін раз (59). Досыць указаць на вялікі скарб сярэбраных рэчаў з Гнёздава, апісаных Д. І. Празароўскім, Талстым і Кандаковым (141; 87, 60—66).

Пас. Дабрышина, был. Ельніскага пав. Курганы знаходзяцца каля быт. маёнтку Дабрышина (на карце месца пад гэтай назвай мною на знайдзена), дзе ў курганах знаходзены касцякі і наступныя рэчы (захоўваюцца ў Смаленскім музэі); бронзавая бразушка (тыпу III, 19), сяміласныя падвескі (XIII, 2, 3), бронзавы пярсыцёнак (XIII, 1), жалезнай акоўкай ад рэмеля і нож (XIII, 4, 5), бронзавыя вісоначныя колца (тыпу XVI, 5), абломак жалезнай дужкі і бронзавай пражкі.

Вісоначныя колца (XIII, 3) надрукавана Сізовым у сваёй працы (94).

Дравеціна і В. Ясеная пад Смаленскам. Што Смаленшчына, асабліва Смаленская акруга, адна з багацейшых у СССР мясцовасцяў гарадзішчамі і курганамі, прыходзіцца пераконвацца з кожным новым выяўленнем археолігічных помнікаў. Здавалася-бы што пад Смаленскам, пасля цэлага рада гадоў маіх прац і інш. асоб, ужо тут не засталося невядомым ніводнае гарадзішча і курган. І вось прыходзіць кароткі час і нечакана ўсплываюць новыя гарадзішча і курганы. Апошнія выяўлены ў 1929 г. смаленскім краязнаўцам М. Н. Канвісаровым.

Новыя гарадзішча знаходзіцца каля саўгасу Дравеціна, на SW ад Смаленска і зусім недалёка ад ужо вядомых гарадзішчаў каля В. Ясеной і Н. Двара (гл. карту ў маёй працы—52; 1, 209; 129, 127).

Зъмешчана гарадзішча на мысе каля рэчкі Баравая (левая прытока Дняпра) і мае да 80 шагоў у даўжыню (мал. 20 і 21).

Пляцоўка яго папавана ў часе выняткі зямлі, але на гарадзішчы яшчэ захаваўся месцамі даволі тоўсты (да 1 м.) культурны слой з лепленай пасудай тыпу гарадзішчаў у Смаленску (Рачаўскага—52, 300-301).


На NO недалечка ад гарадзішча захавалася два круглыя курганы (гл. карту—52).

Апрача таго, М. Н. Канвісаровым на левым беразе р. В. Ясенай вышэй аднайменнага гарадзішча (1) знайдзена селішча з лепленай керамікай (якая набліжаецца да гарадзішчанской) і краменными абломкамі. Тут-же знайдзены і краменны скрабок.


с-цо Дубраўка, Ельніскага пав. (гл. на карце разьдзел Ж 1). Каля вёскі ёсьць некалькі курганоў; пры раскопках у іх знаходзілі касцякі з бранзалетамі, колцы, падвескі і як-быццам монеты (25).

У адным з курганоў знайдзены абломак бронзавага вісоначнага колца з падвескай (XVI, 11); знаходзіцца ў Смаленскім музэі (4, 12).

Недалёка ад в. Дубраўка, пры ўтоку ручая, на р. Дзясне ёсьць ужо вядомае гарадзішча (з ровам), даўжынёй да 40 м. (281; 5, 25), з лепленай керамікай.



Мал. 20. Плян гарадзішча каля Древціна пад Смаленскам.



Мал. 21. Выгляд з усходняга боку гарадзішча каля Древціна пад Смаленскам.

даўшча даволі значная; пляцоўка яго кругом па краю мае да 400 м. (1; 25; 133).

У 1927 г. на пляцоўцы гарадзішча знайдзена ганчарная кераміка тыпу асаўскага гарадзішча (XII, 24, 25), абломак цёмнага вітага шклянога бранзалету (у ельніскім музэі) і вугалькі.

Мяркуючы па гэтых знаходках, асабліва па шкляных бранзалетах, гарадзішча ў Ельні ужо існавала ў канцы XI і пачатку XII ст. Ці было на гэтым месцы гарадзішча раней гэтага часу, невядома. Досьледаў гарадзішча ніхто не рабіў (мною яно было агледжана зімою 1927 г.).

1. Ельня. Горад зъмешчаны каля р. Дзясны і рэчкі Пагібелкі. Ельня ўпяршыню ўспамінаецца ва ўстаўной грамаце смаленскай епіскопіі 1150 г. (33, 382).

У горадзе, на левым беразе р. Дзясны пры ўтоку раўчака Мойкі ёсьць „гарадок“ овальнай формы. Пляцоўка яго мае вагнуцасць, краі падніяты, асабліва з неабароненага прыродай боку. Вышыня гара-

даўшча даволі значная; пляцоўка яго кругом па краю мае да 400 м. (1; 25; 133).

У 1927 г. на пляцоўцы гарадзішча знайдзена ганчарная кераміка тыпу асаўскага гарадзішча (XII, 24, 25), абломак цёмнага вітага шклянога бранзалету (у ельніскім музэі) і вугалькі.

Мяркуючы па гэтых знаходках, асабліва па шкляных бранзалетах, гарадзішча ў Ельні ужо існавала ў канцы XI і пачатку XII ст. Ці было на гэтым месцы гарадзішча раней гэтага часу, невядома. Досьледаў гарадзішча ніхто не рабіў (мною яно было агледжана зімою 1927 г.).

Паказынікі курганных чарапоў был. Юхнаўскага пав. (з 11 чарапоў, дасьледваных Багданавым, $\frac{1}{3}$ складалі доўгагаловыя і $\frac{1}{3}$ —сэрэднягаловыя) (6,182) і Дарагабускага (5 мужчынскіх чарапоў з раскопак Чэбышовай у 1879 г., вымераных К. Н. Ікавым, маюць сэрэдні паказынік 76,3) (112; 113).

Што датычыцца даўжыні курганных касьцякоў Магілеўшчыны і Чарнігаўшчыны, дык 22 касьцякі з раскопак Антановіча, Фурсава, Чалоўскага і Ярэмінкі ў сэрэднім мелі 166 см (72), што вельмі значна розьніцца ад сэрэдняй лічбы памераў (у 159,5 см) рослаўскіх курганных касьцякоў. Магчыма, што гэтыя 22 касьцякі зъяўляюцца ў большасці мужчынскімі, якія лепш захаваліся ў зямлі, а калі-б гэта было так, дык сэрэдні памер іх вельмі падыходзіць да памераў (165 см.) мужчынскіх касьцякоў рослаўскіх курганоў. Даныя аб даўжыні курганных касьцякоў з раскопак Раманава вельмі недакладныя (48) і ў лік мною ня прымаюцца. Сэрэдняя даўжыня 7 касьцякоў (4 жаночых і 3 мужчынскіх) з курганоў Аршанскае акругі складаюць 163 см (55; 109). Талько-Грынцевіч падае сэрэднія памеры 5 крыўіцкіх касьцякоў (2 жаночых і 3 мужчынскіх), якія складаюць 157,6 см. (112, 43).

Другіх даных аб даўжыні курганных касьцякоў Смаленшчыны ў мяне няма, калі ня лічыць знайдзеных мною двух уцалелых касьцякоў (мужчына 170 см і жанчына 155 см) у Смаленскім павеце, і вельмі недакладных даных аб курганных касьцякох Дарагабускага і Ельнінскага паветаў з раскопак Н. І. Савіна, дзе паказана сэрэдняя даўжыня жаночага касьцяка 155—160 і мужчынскага 169—174 см. (50, 224).

У бліжэйшых да Рослаўшчыны курганох заходній часткі Калускай губ. Булычоў адзначае толькі памеры двух больш уцалелых жаночых касьцякоў, даўжыня якіх—157 і 164 см. (49).

З усіх паданых лічбаў мы бачым даволі значны разнабой у даўжыні касьцякоў. Мажліва, што прычынай гэтаму служыць нязначная колькасць матар'ялу. Рослаўшчына, дзе зроблены памеры 86 касьцякоў, у гэтых адносінах выгодна выдзяляецца ад бліжэйшых да яе краін і таму наступныя паказынікі, па маёй думцы, зъяўляюцца больш дакладнымі, (хаця памылкі пры памерах касьцякоў на полі бязумоўна павінны быті менш месца) само сабой зразумела, для данай тэрыторыі. Тут мы маєм сэрэднюю даўжыню ўсіх 86 касьцякоў (сюды ўваходзяць 13 касьцякоў навызначаных да якога яны полу-належаць)—160,5 см, сэрэднюю даўжыню 36 мужчынскіх касьцякоў—165 см і 37 жаночых—159,5 см.

Цікава цяпер параўнаць сэрэдні паказынік формы чарапоў і росту насельніцтва курганнага часу з сэрэднім паказынікам формы галавы і памераў росту сучаснага насельніцтва Рослаўшчыны.

Галаўны індэкс па даных Іваноўскага (114) у сучаснага насельніцтва ў Рослаўскім павеце на 100 асоб у сэрэднім—81,05, а ў Ельнінскім на 445 асоб—80,22 (з іх 275 жанчын—82, 49). Па даных Чапуркоўскага (115) сэрэдні галаўны індэкс у паветах: Рослаўскім—81,0, Смаленскім—81,9, Ельнінскім 82,9, Дарагабускім 82,9 і Юхнаўскім 83,2, і па ўсёй губэрні індэкс галавы 223 мужчын—83,2 і 318 жанчын—83,1. Па даных таго-ж Чапуркоўскага сэрэдні індэкс галавы сучаснага насельніцтва




Табл. XVIII. №№ 1, 2, 5, 7 з курганоў с. Слабада, былога Дзямідаўскага пав.: №№ 3, 8 з левабярэжных гнёздаўскіх курганоў пад Смаленскам; № 4 з курганоў в. Новасекі, Кубараўскай вол., был. Духаўшч. пав.; № 6 з гарадзішча № 10 калія в. Бяседка, Рослаўск., пав. (гл. карту, раздзел 7 Д).

на 100 асоб у сэрэднім—81,05, а ў Ельнінскім на 445 асоб—80,22 (з іх 275 жанчын—82, 49). Па даных Чапуркоўскага (115) сэрэдні галаўны індэкс у паветах: Рослаўскім—81,0, Смаленскім—81,9, Ельнінскім 82,9, Дарагабускім 82,9 і Юхнаўскім 83,2, і па ўсёй губэрні індэкс галавы 223 мужчын—83,2 і 318 жанчын—83,1. Па даных таго-ж Чапуркоўскага сэрэдні індэкс галавы сучаснага насельніцтва